

21 лютага –

Сусветны дзень роднай мовы

МОВА МАСТАЦТВА – МОВА СЯБРОЎСТВА

19 лютага ў Дзяржаўнай установе адукацыі «Ліцэй № 1 імя акадэміка Ю. М. Астроўскага г. Гродна» выступіў член Саюза пісьменнікаў Беларусі, паэт, публіцыст Дзмітрый Радзівончык. Сустрэча з літаратарам была прымеркавана да Сусветнага дня роднай мовы. Прагучалі творы на беларускай, рускай і польскай мовах.

Аўдыторыю госцю склалі вучні 10 і 11 класаў медыцынскага і эканамічнага профіляў. Адкрыла мерапрыемства яго ініцыятар, загадчык бібліятэкі ліцэя Іна Уладзіміраўна Балугева. У рамках мерапрыемства пісьменнік пагутарыў з моладдзю на тэму значэння роднай мовы ў жыцці чалавека і ў жыцці грамадства, асабліва, калі яно шматнацыянальнае, як у Беларусі. Перад тым, як пазнаёміць са сваёй творчасцю, Дзмітрый Мікалаевіч прапанаваў ліцэістам невялічкі майстар-клас па пераадоленні распаўсюджаных маўленчых памылак у беларускай і рускай мовах, заклікаў ставіцца да мовы беражліва і паважліва. Затым у выкананні творцы прагучалі аўтарскія вершы і эсэ па-беларуску і па-руску. Паэт, публіцыст пазнаёміў прысутных з некаторымі выданнямі на беларускай мове, запрасіў ліцэістаў да супрацоўніцтва з абласной пісьменніцкай арганізацыяй.

У ходзе літаратурнай сустрэчы ў гродзенскім ліцэі № 1, прысвечанай Сусветнаму дню роднай мовы, запрошаны госць, член СПБ Дзмітрый Радзівончык таксама пазнаёміў навучэнцаў установы адукацыі з такой мастацкай з’явай, як літаратурны пераклад. Дарэчы, дзякуючы перакладу айчыннай літаратуры з роднай мовы на іншыя мовы свету, яна пашырае сваю чытацкую геаграфію, ператвараецца з віда мастацтва ў эфектыўны сродак устанаўлення і ўмацавання добрасуседскіх сувязяў з народамі іншых краін. Невыпадкава мастацкі пераклад часцяком называюць літаратурнай дыпламатыяй. У якасці прыкладаў пісьменнік прадэманстраваў дзве міжнародныя анталогіі паэзіі пад назвай «Масты» з удзелам паэтаў і перакладчыкаў з Беларусі, Польшчы і краін Прыбалтыкі. «У Беларусі ёсць выдатны падмурак для аднаўлення парушаных культурных сувязяў з нашымі заходнімі суседзямі. Гэта мастацкая літаратура», – падкрэсліў Дзмітрый Мікалаевіч.

Такім чынам падчас літаратурнай сустрэчы, прысвечанай Сусветнаму дню Роднай мовы, у выкананні гродзенскага паэта Дзмітрыя Радзівончыка прагучалі аўтарскія літаратурна-мастацкія творы на трох мовах – беларускай, рускай і польскай. Што з’яўляецца натуральным для Прынёманскага краю і адпавядае яго разнастайнай этнічнай палітры. У Гродне звычайная справа – пачуць паэзію на пяці мовах: рускай, беларускай, польскай, украінскай і літоўскай. Для нашых суграмадзян усе гэтыя мовы з’яўляюцца роднымі. Літаратары Беларусі робяць усё магчымае, каб мова мастацтва стала мовай сяброўства. Так было і так будзе заўсёды.

Паэт адказаў на пытанні зацікаўленай моладзі. У фінале сустрэчы бібліятэкар Іна Уладзіміраўна ўручыла гасцю памятны падарунак. Удзельнікі мерапрыемства сфатаграфаваліся разам на памяць і дамовіліся працягнуць сяброўскія кантакты.


Са святам, з Днём роднай мовы, сябры!

САЮЗ ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ ГРОДЗЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ АДДЗЯЛЕННЕ

На фота: член Саюза пісьменнікаў Беларусі, паэт, публіцыст Дзмітрый Радзівончык у гасцях у навучэнцаў Дзяржаўнай установы адукацыі «Ліцэй № 1 імя акадэміка Ю. М. Астроўскага г. Гродна» напярэдадні Сусветнага дня роднай мовы. 19 лютага 2025 года.







Гучаць пытанні ад зацікаўленай моладзі





Памятны падарунак госцю

